

## Замор'е

### ПАЛЕЦ І ДУШЭЎНЫЯ ПАКУТЫ

62-гадовы Антон Пурсысіма падаў іск супраць улад Нью-Ёрка, некалькіх кампаній і грамадзян, запатрабаваўшы пакрыць шкоду на астранамічную суму, якой не існуе на нашай планеце — 2 ундацыліёна (2 з 36 нулямі) долараў. Іск пенсіянер падаў супраць мэрыі, транспартнага дэпартаменту горада, некалькіх крам, дзвюх бальніц і ўладальніка сабакі.

Спіс абвінавачванняў, які выставіў Пурсысіма, велізарны. Сярод іх — абвінавачванне ў спробе забойства і парушэнне правоў чалавека. Пенсіянер, які называе сябе матэматыкам, сцвярджае, што спачатку яго ў аўтобусе ўкусіў за палец «шалёны» сабака, затым «паракітайцаў» сфатаграфавала яго ў шпіталі, калі яму аказвалі дапамогу. У заяве істаца гаворыцца, што яго боль і пакуты не



га вечара, бацькі спрабуюць наладзіць асабістае жыццё сваіх вельмі багатых, але чамусьці вельмі адзіночых дарослых дзяцей.

Рынак жаніхоў і нявест уяляе сабой месца сустрэчы пажылых жанчын і мужчын, якія сядзяць на маленькіх крэслах і трапятліва аберагаюць разасланых перад імі аркушы паперы з інфармацыяй пра свой скарб. Любы ахвочы здабыць шчасце прыходзіць у парк, глядзіць на анкету патэнцыйнага жаніха ці нявесты, дзе напісана імя, узрост, рост, вага і абавязкова... даход! Пры гэтым часта там няма нават фотаздымка «тавару».

«Пакупнік» ухваляе анкету, паралельна запытаючы рознага роду інфармацыю. Затым бацькі перадаюць або распавядаюць пры асабістай сустрэчы ўсе атрыманыя звесткі свайму дзіцяці. Калі патэнцыйны жаніх ці нявеста задаволеныя, ім нарэшце паказваюць і фота «пакупніка». Як справы ва ўсіх удзельнікаў «здзелкі» ідуць потым, ніхто не ведае. Аднак не толькі мамы і таты сядзяць і рэкламуюць сваіх адзіночых дзяцей, але і шлюбныя агенствы прапаноўваюць такія паслугі. Так што агенты, аплачаныя бацькамі халасцяка, таксама сядзяць на тых жа раскладных крэслах у парку і піраць адзіночых бізнесменаў, якія, бывае, ні пра што нават не падзраюць.

Дарэчы, тэндэнцыя такая, што ўсё больш і больш халасцякоў маюць патрэбу ў такім відзе сватання, хоць самі яны гэтага і не прызнаюць. У Кітаі мужчын нашмат больш, чым жанчын. Пры гэтым кітаецкі з лёгкасцю знаходзяць мужоў-замежнікаў, а вось мужчыны-кітаецкі карыстаюцца ўсё меншай папулярнасцю нават сярод сваіх суайчыннікаў, не кажучы ўжо пра іншаземак. Так што практычна бацькам у роспачы не застаецца нічога іншага, як браць асабістае жыццё дзяцей у свае рукі і ісці ратаваць іх у парк на Народнай плошчы.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС

да іх, паглядзіць, пакарміць і лёгка падзяляюць з турыстамі радасці пляжнага адпачынку. Для парскоў розных колераў і памераў тут — сапраўдны рай. На востраве няма іншых насельнікаў, таму яны могуць цэлы дзень грэцца на белым пяску і плёскацца ў чыстых празрыстых карыбскіх водах. Нягледзячы на тое, што свінкі тут жывуць дзікія, яны вельмі прыязныя. Людзей сустракаюць, радасна рохаючы, спрытна падплываюць да лодак і выпрошваюць у турыстаў розныя ласункі. А тыя не могуць ім адмовіць, бо парскоў з Біг-Мэйджар-Кі вельмі мілыя і, у адрозненне ад свойскіх свіней, вельмі чыстыя дзякуючы рэгулярнаму купанню ў моры.

Існуе некалькі версій іх з'яўлення. Некаторыя мяркуюць, што гэта адбылося ў выніку караблекрушэння: судна, што перавозіла свайскіх жывёл, разбілася аб рыфы, а свінні ўплаў дасягнулі берага і змаглі тут выжыць. Іншыя лічаць, што свіней завезлі на востраў піраты ў якасці будучага запасу ежы, аднак вярнуцца да сваёй «схованкі» так і не змаглі, і жывёлы засталіся самі па сабе. Ёсць таксама меркаванне, што свінні на Біг-Мэйджар-Кі — гэта старанна спланаваная акцыя турыстычных агенстваў, каб такім чынам забавліваць кліентаў на востраў. Так ці інакш, але паездкі на гэты Багамскі востраў карыстаюцца вялікай папулярнасцю: сюды прыязджаюць не толькі шараговыя турысты, але і «зоркі» любяць пабываць у свінскім асяродку.

### АЖАНЮ СЫНА. ДОРАГА!

Кожныя выхадныя ў цэнтры Шанхая каля станцыі метро «Народная плошча» ў парку, з раницы да самага позня-



могуць быць ацэнены ў грашовым памеры і таму «неацэнныя». У якасці доказу Пурсысіма прыклаў да іску фотаздымак скрываўленага пальца.

Як адзначае The New York Post, іск Пурсысіма яшчэ і тым абсурдны, што на Зямлі няма столькі грошай. У прыватнасці, ВУП ЗША склаў летась каля \$17 трлн, а памер ўсёй сусветнай эканомікі ацэньваецца ў \$75 трыльёнаў.

### СВІННІ НА БАГАМАХ

Не-не, гаворка пойдзе не пра асобных прадстаўнікоў шматлікай арміі турыстаў з некаторых вядомых краін, а пра сапраўдных парскоў. На востраве Піг-Айленд, або Біг-Мэйджар-Кі, які ўваходзіць у склад Багамскага архіпелага, можна пазагараць і паплаваць разам са свіннямі.

У заходняй частцы вострава на пляжы Піг-Біч жыве каля 20 свіней, якія зусім не баяцца людзей, дазваляюць наблізіцца

раходзе праз Балканы і вызваленні Паўднёвай Балгарыі. Увосень таго ж 1877-га войскі пад яго камандаваннем удзельнічалі ў аблозе і ўзяцці Плеўны, а ў снежні здзейснілі зімовы пераход праз Балканы, занялі Сафію і разбілі туркаў пад Філіпопалем. Пасля вайны быў памочнікам галоўнакамандуючага войскамі гвардыі і Санкт-Пецярбургскай ваеннай акругі, часовым генерал-губернатарам Пецярбурга, Адэсы. У 1883-94 гг. генерал-губернатар Варшавы і камандуючы войскамі Варшаўскай ваеннай акругі, кіраваў будаўніцтвам абарончых збудаванняў, у тым ліку ў раёне Варшавы і Брэста. Памёр у 1901 годзе.

1954 год — 60 гадоў таму нарадзіўся (вёска Вялікая Воля Івацэвіцкага раёна) Іван Іванавіч Паўлюўскі, беларускі вучоны ў галіне педагогікі, доктар педагагічных навук (2001). У 1978 годзе скончыў Мінскі педагагічны інстытут. Аўтар навуковых прац па метадыцы беларускай мовы, мовазнаўстве, агульнай дыдактыцы. Аўтар падручнікаў па беларускай мове для пачатковых класаў, вучэбных і метадычных дапаможнікаў для вучняў школ і студэнтаў універсітэта.

**Было сказана** **Вінцэнт ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ,** класік беларускай літаратуры:

«О Божа! Бясконцы добра крыніцы, Калі твой люд, што цябе абражае, Заместа кары з твайёй жа дзяніцы Такое багацце мае».

## СЁННЯ

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	5.20	21.11	15.51
Віцебск	5.03	21.07	16.04
Магілёў	5.10	21.02	15.52
Гомель	5.13	20.51	15.38
Гродна	5.36	21.26	15.50
Брэст	5.43	21.20	15.37


## Месяц

Маладзік 27 чэрвеня. Месяц у сузор'і Дзевы.

## Імяніны

Пр. Маргарыты, Марыны, Лазара, Леаніда, К. Людмілы, Юліты, Леапольда, Пятра, Расціслава.

## ЗАЎТРА



## УСМІХНЕМСЯ

Людзі, якія ўпарта рыхтаваліся да пляжнага сезона ў спартзалах, на мора чамусьці не прыехалі.

— Дарагі, я нешта сабе зусім месца не знаходжу.  
 — Забыла, дзе кухня?

— У мяне камп'ютар сам выключаецца. Што рабіць?  
 — У цябе сістэмны блок ўнізе стаіць?  
 — Так.  
 — Памяняй шкарпэткі...  
 Ён, думаю, страчвае прытомнасць.

Будучыня, 2060 год. Вяртаешся дадому пасля экскурсіі на Марс, здымаеш экзашкілет, даш ванне ўказанне напоўніцца і тэлепартавацца ў спальню. Сам у гэты час трансляеш з мозга на гала-флэшку ўспаміны аб экскурсіі. Затым левітуеш у ванну, а там ледзяная вада! Бо ты зусім забыўся, што на два тыдні адключылі гарачую!



**НАРОДЖАНІЯ**  
**30**  
 ліпеня

Гэта грунтоўныя, упартыя асобы, якія цвёрда стаяць на зямлі, іх цяжка пераканаць у неабходнасці звярнуць увагу на духоўную сферу жыцця. Яны заняты канкрэтнымі справамі, ім няма часу адцягвацца на пустую філасофію і сузіральнасць. Народжаных 30 ліпеня цікаваць усе сферы фізічнай актыўнасці, шмат увагі яны надаюць удасканаленню свайго цела, яго гігіене. Яны аказваюцца непадрахтанымі да выпрабаванняў, калі не прайшлі псіхалагічнай падрыхтоўкі. Ім неабходна развіваць душэўныя якасці, быць адкрытымі для эмацыянальнага кантакту і новых жыццёвых пачуццяў, адчуванняў.

**ЗВЯЗДА** БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНЫ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар—галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЫЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: 287 18 64, падпіскі і распаўсюджванне — 287 18 38, 287 17 21, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by/>  
 e-mail: info@zviazda.minsk.by, (для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адканасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдакцыя ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 20.672. Індэкс 63850. Зак. № 3046.

Нумар падпісаны ў 19.30 29 ліпеня 2014 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12